

ШЧЫРАЕ ПРЫВІТАННЕ БАЛГАРСКИМ СЯБРАМ!

★ ★ ★

Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!

САРДЭЧНАЯ СУСТРЭЧА Вялікага госця

Цёпла, сардэчна прымалі ў сябе надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Балгарскай Народнай Рэспублікі ў СССР Стаяна Караджаву з жонкай і першага сакратара пасольства Уладзіміра Недзялкова студэнты і супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. У гутарцы прарэктар універсітэта А. Я. Малышаў, дэкан факультэта і загадчыкі кафедраў расказалі балгарскім сябрам аб гісторыі ВНУ, падрыхтоўцы ў ёй кадраў. Пасол расказаў удзельнікам гутаркі аб поспехах свайго народа, якіх ён дабіўся за гады народнай улады, аб перспектывах далейшага развіцця краіны.

Затым госці пазнаёміліся з бібліятэкай ВНУ, у якой з выпадку дэкады адкрыта велізарная кніжная выстаўка. На стэндах прадстаўлены шматлікія выданні твораў балгарскіх пісьменнікаў на беларускай і рускай мовах, кнігі беларускіх аўтараў аб брацкай краіне. Адкрыта таксама фотавыстаўка «Наш сябар Балгарыя».

Балгарскія сябры азнаёміліся з калекцыямі музея гістарычнага факультэта, пабывалі ва ўніверсітэцкім вылічальным цэнтры.



ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА ўнівэрсітэта імя У. І. ЛЕНІНА

№ 24 (611)

Пятніца, 17 верасня 1965 г.

Год выдання XVIII

Цана 1 кап.

Дружбе мацнець!

Беларуская моладзь шле Вам тысячу ўсмешак і поціскаў. Мы рады вітаць Вас на нашай роднай зямлі. Мы гаворым наша шчырае «вітаю!» дзецім паўднёвага балгарскага сонца,

пасланцам тых, хто вырошчвае квітнечыя сады ля берагоў Дуная і Марыцы, хто ранішняю парою зрывае пялёсткі руж у далінах. Балгарыя! Ці гэта ты? Ці гэта цябе чацвер-

таваў турэцкі клінок, ці не тваёю зямлёю гандлявалі ворагі? Не! Цяпер мы ведаем другую Балгарыю. Тую, аб якой марылі і за якую змагаліся Дзімітраў і Благоеў, бацька і сын Заімавы. Мы ведаем краіну сонца, шчасця, радасці, краіну, народжаную 9-м вераснем.

Балгарыя!

Я ўлюблёны ў цябе

Наш выкладчык Давід Барысавіч Мельдар двойчы пабываў у братняй Балгарыі. Сваймі уражаннямі аб паездцы ў гэтую сацыялістычную краіну ён дзеліцца на старонках нашай газеты.

Мне пашчаслівілася двойчы пабываць у Балгарыі. І кожны раз адчуваў бязмежнае пачуццё радасці і хвалявання. Дзе б мы ні былі, на прадпрыемствах, у кааператывах, школах ці ВНУ — усюды нас сустракалі з такой цяплінёй і сардэчнасцю, з якой сустракае брат брата.

Многа кніжак напісана пра Балгарыю, але ні адна з іх не можа паказаць поўна і глыбока ўсе тыя змены, якія адбыліся на гэтай зямлі цяпер. А яе ж, а не якую-небудзь краіну называлі «акраінай Еўропы». Як далёка ўперад ступіла сацыялістычная Балгарыя!

За гады народнай улады Балгарыя ператварылася ў квітнечую сацыялістычную дзяржаву з сучаснай прамысловасцю, перадавай сельскай гаспадаркай, высокай культурай. Дабіцца такіх поспехаў за параўнаўча кароткі тэрмін, дваццаць адзін год — гэта сапраўдны цуд!

Студэнты гістарычнага факультэта праўляць вялікую цікавасць да жыцця балгарскага народа. Яны добра ведаюць гісторыю Балгарыі. Акрамя агульнага курса лекцый, студэнты гістфана слу-

хаюць спецкурс: «Нараджэнне і развіццё Народнай Рэспублікі Балгарыі».

Многія студэнты напісалі аб Балгарыі курсавыя і дыпломныя работы. Высокую адзнаку Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі атрымалі дыпломныя работы студэнта І. Чуба «Балгарыя на шляху завяршэння будаўніцтва сацыялізма», Н. Малахава «Савецка-балгарскія эканамічныя сувязі 1956-65 гг.» і многа іншых.

Студэнты-гісторыкі ўважліва сочаць за навінкамі балгарскай літаратуры, з захапленнем слухаюць балгарскую музыку.

У дні балгарскай культуры ў Беларусі, якія ператварыліся ў знамянальнае свята, мы жадаем балгарскаму народу новых поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве.

Д. Б. МЕЛЬДАР,
член праўлення Беларускага аддзялення грамадства савецка-балгарскай дружбы.


Мы добра ведаем і памятаем, якой ты была, калі толькі-толькі ўзнімалася на ногі. Мы былі сведкамі пабудовы «балгарскага Камсамольска» — дзіўнага Дзімітраўграда. Мы радаваліся ўсяму гэтаму разам з табой. І зараз мы адчуваем тваё плячо. Нам дорага ўсё тое, што цэніць твой народ. Наша моладзь зачытваецца цудоўнейшымі вершамі Баграна, Інджава, Леуцава.

Мы можам без канца слухаць музыку Канстанціна Іліева, Аляксандра Райчэва. З павагай гаворым аб залатых руках Дзімітра Барабанава і Марыйкі Ангелавай.

І наша дружба мацнее і расце, таму што ў нас адна мэта, адзін лёс. Сапраўды прарочнымі аказаліся словы, напісаныя на старажытным гербе Сафіі: «Расце і не старэе». Расце і не старэе Балгарыя.

Дык вечнай жа маладосці табе! — Гэта гаворыць уся моладзь нашай краіны. Шчаслівай дарогі ў будучыню!

Л. СЯДЗЮК.



На філалагічным факультэце нашага ўніверсітэта ёсць многа студэнтаў, якія старанна вывучаюць мову братняй балгарскага народа. Наш фотакарэспандэнт А. Кадзет сфаграфаваў студэнтаў другога курса аддзялення беларускай мовы і літаратуры Вольгу Аўсёвіч і Ірыну Русецкую ў час самастойнага вывучэння балгарскай мовы.

Экран Сяброў

У сувязі з 21-й гадавінай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Балгарыі і правядзеннем Дэкады балгарскай культуры ў БССР у гарадах і вёсках нашай рэспублікі арганізаван шырокі паказ балгарскіх кінафільмаў.

У 1961 годзе на другім Маскоўскім кінафестывалі балгарскай кінакарціне «Якія маладыя мы былі» (аўтар сцэнарыя — Хрыста Ганеў, рэжысёр-пастаноўшчык — Бінка Жалязкова), якая расказвае пра ўдзел моладзі ў антыфашысцкай барацьбе, прысуджан залаты прыз.


Усяго за дваццаць год дзесяцікіно Балгарыі стварылі каля 100 мастацкіх, звыш 1.600 хранікальна-дакументальных, 700 навукова-папулярных і 78 мультыплікацыйных фільмаў. За гэтымі лічбамі — гады творчых пошукаў, настойлівага авалодвання складаным і цяжкім мастацтвам, нараджэння талентаў і майстэрства. 67 міжнародных прэмій, заваяваных на міжнародных форумах і фестывалях у Маскве, Венецыі, Бруселі, Лейпцыгу, у гарадах многіх іншых краін, прынеслі прызнанне балгарскаму кіно.

Расце сетка ВНУ

Да 9 верасня 1944 года ў Балгарыі налічвалася толькі пяць вышэйшых устаноў, у якіх вучылася прыкладна 10 тысяч студэнтаў. Цяпер колькасць ВНУ вырасла да 25 і ў іх займаюцца больш 80 тысяч студэнтаў.

Вялікая ўвага ў краіне ўдзяляецца вышэйшай тэхнічнай адукацыі. За гады народнай улады было пабудавана дзесяць тэхнічных ВНУ, студэнты якіх вучаюцца 85 спецыяльнасцяў.


У Балгарскую акадэмію навук уваходзяць 33 навукова-даследчыя інстытуты, 6 цэнтральных навуковых лабараторый і шэраг іншых навуковых устаноў. Акадэмія сельскагаспадарчых навук мае 24 навукова-даследчыя інстытуты і даследчыя станцыі, якія размешчаны ў розных раёнах краіны.



НА справядачна-выбарным партыйным сходзе другога курса аддзялення журналістыкі, дзе на ўліку шаснаццаць членаў КПСС, выбрана партыйна-адміністрацыйная камісія з пяці чалавек на чале са старастам. Група будзе накіроўваць вучэбную і грамадскую работу курса.

НА чацвертым курсе геафака адбыўся справядачна-выбарны камсамольскі сход. Са справядачай выступіла камсорг курса Н. Аўсеенка. У сваім дакладзе яна падрабязна спынілася на культурных, грамадскіх мерапрыемствах камсамольскіх важакоў групы, на барацьбе за стопрацэнтную паспяховасць групы, на вучэбных задачах на будучае. Камсамольцы групы аказалі высокае давер'е Н. Аўсеенка. Яны выбралі яе ў другі раз у склад бюро курса.

НА ўсіх факультэтах нашага ўніверсітэта адбыліся пасяджэнні вучоных саветаў. На іх абмяркоўваліся важныя надзённыя пытанні дня — задачы прафесарска-выкладчыцкага калектыва ў бягучым навучальным годзе.



Ля самага сіняга беларускага мора вырас спартыўна-азда-раўленчы гарадок нашага універсітэта. Кожны год пасля на-пружанай вучобы адпачываюць тут савецкія і замежныя студэнты. Летась адпачывалі і нашы госці з Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Т. Р. Шаўчэнкі і Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Жданава.

Нікога не цешыла мінулае лета добрым надвор'ем, але адпачынкам ўсе задаволены: уздужалі, загартаваліся, каб з новымі сіламі зноў штурмаваць вяршыні навукі.

Шмат цікавых сустрэч, знаёмстваў, уражанняў.

У гасцях у студэнтаў на беразе слаўнай Нарачы пабываў пазт Максім Танк і прэзідэнт Міхась Лынькоў, вучоныя ўніверсітэта, былы сакратар падпольнага райкома камсамолу ў гады Вялікай Айчыннай вайны Мікалай Паўлавіч Шалкоўскі. Сюды завіталі і польскія сябры—дэлегацыя моладзі, што гасціла на Мядзельшчыне. Некалькі разоў на футбольным полі лагера сустракаліся з нашай інтэрнацыянальнай футбольнай зборнай футбалісты турысцкай базы на Нарачы.

Жаданымі гасцямі былі тут і нашы студэнты. Цёпла сустракалі самадзейных артыстаў у піянерскім лагеры, у калгасах, у доме адпачынку, на турысцкай базе і іншых. Савецкія і

зарубежныя студэнты выязджалі на працу ў калгас. Асабліва не цяжкім першым добраахвотнікам выехаць на будаўніцтва піянерскага лагера санаторнага тыпу «Зубронан».

— Мы былі шчаслівыя, — успамінае студэнт-выпускнік падрыхтоўчага факультэта Джордж Вайрзду Кофі (Гана),—налі камандзір будаўнічага атрада Рыгор Нікіфаравіч запрасіў працаваць на аб'екты свайго студэнцкага атрада. Разам са мной працавалі савецкія, кубінскія, афрыканскія студэнты з розных краін. Тут мы сустрэліся са старажыламі будоўлі, сваімі старымі знаёмымі, савецкімі і в'етнамскімі студэнтамі. Нам гарача ціснуў рукі добры сябра і спартсмен в'етнамец Шам. Назаўсёды запам'ятовуюцца студэнтам цёплыя словы літоўскіх сяброў, якія віталі нас на вуліцах Вільнюса, дзе шмат помнікаў архітэктуры, гістарычных мясцін, багатых рэвалюцыйнымі традыцыямі.

— Гэта не горад, а сапраўдны музей пад адкрытым небам,—гаварылі студэнты.

Разам з савецкімі студэнтамі актыўна ўдзельнічалі ў спартыўным лагеры і студэнты В'етнама, Кубы, афрыканскіх краін. Адразу выявіліся таленты. Здольнымі футбалістамі зарэкамендавалі сябе маліійскія студэнты. Нядрэжныя сярод іх ёсць


і скакуны. За галоўнага суддзі футбольных гульняў усе прызналі студэнта з Ганы Самуэля Адзэя.

Арганізатарамі культурных мерапрыемстваў былі Марына Меляшкіч, кубінец Барыс Ла Сэрна, студэнт з Ганы Томас Ерза і малііец Куйатэ Сімбадзэн. Гэта яны падрыхтавалі вечар «Моладзь свету ў барацьбе за мір».

Самым таленавітым кухарам аказаўся кубінец Антоній Санчас. Але не толькі ён. Майстрамі смачных абедоў былі і Бола Мухаева, Ала Шась, Ала Канавалава.

Абуджалі лагер кароткія, але частыя радыёгазеты, што выходзілі тут пад рэдакцыяй Валодзі Дуваненкі. Ды наўрад ці пералічыш усё, чым запамнілася Нарач. Былі і паходы, і настры, і лодачныя гонкі. А галоўнае—там сінела Нарач, цудоўная Нарач! Бо яна зычыла нам здароўе і поспехаў!..

Ул. ГАЛАЙША.



Вас клічуць спартыўныя пляцоўкі.

ЁСЦЬ ЗАМЕНА!

Штодзённа спартыўныя залы ўніверсітэта запаўняюць аматары спорту. Большасць з іх — першакурснікі. Нядаўна ў спартыўным зале галоўнага корпуса адбыліся спаборніцтвы студэнтаў першых курсаў па валеіболе. Ужо на першых хвілінах сустрэчы жаночых каманд матэматычнага і фізічнага факультэтаў балель-

шчыкі апладывравалі першакурснікаў матэматыкаў, якія дабіліся перамогі над фізікамі з лікам 2:0. Відавочна, гэтая каманда заявіла аб сабе як аб кандыдаце на «золата».

Так і здарылася. Па шляху да вышэйшай ступені першынства спартсменкі з матфака ў паўфінале перамаглі біёлагаў з лікам 2:0.

У фінале нанеслі паражэнне спартсменам геафака з лікам 2:0.

Такім чынам, валеібалісткі матэматычнага факультэта ў ліку лепшых сярод каманд першых курсаў.

Спаборніцтва ў мужчын адзначалася меншай вострынёй сітуацый. Каманда фізфака заняла першае месца, геафака—другое.

Прайшоўшы спаборніцтвы выявілі многа таленавітай моладзі. Гэта студэнткі з матэматычнага факультэта Л. Антонава, В. Трафіменка, О. Кірылава — усе яны першаразродніцы. У спісе лепшых таксіма Н. Савачкіна і Л. Новік з біяфака.

Сярод мужчын мацнейшымі аказаліся Ю. Мараклін і Л. Твердамет. Юра мае першы разрад, член зборнай юнацкай каманды рэспублікі па валеіболе.

Ю. АГАРАДНІЧЭНКА.

Як у родную сям'ю

— Глядзі, сыноч, старайся, вучыся так, каб мы, бацькі, радаваліся, на цябе глядзячы. Слухай сваіх выкладчыкаў, як нас, бацькоў. Будзь чалавекам!..

Першая лекцыя. Ці ж можна забыцца пра гэты ўрачысты момант, пра гэты нейкі асаблівы настрой на душы. І нездарма, відаць, здрыганулася рука, выводзячы назву першай лекцыі ва ўніверсітэце. Гэтак, мусіць, пісалася самая першая кволенкая літара ў першым класе многа, многа вёснаў таму назаў.

А ўперадзе гарачыя дні, студэнцкія клопаты, хваляванні, напружаная праца. Але галоўнае тое, што нас, першакурснікаў, прынялі ў студэнцкую сям'ю, як у сваю родную.

Ю. ГОЛУБ,
першакурснік філфана.

Рэдактар А. А. ЛОЙКА.

ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ

Закончыўся цалінны семестр 1965-га года. Добрую памяць пакінулі на казахстанскай зямлі студэнты вашага ўніверсітэта. Усе аб'екты, пабудаваныя імі, атрымалі высокую ацэнку. Агульны кошт студэнцкіх пабудовы вымяраецца лічбай у 2 млн. 100 тысяч рублёў. Узятая абавязацельства перавыканана на 700 тысяч рублёў.

Але байцы атрадаў былі заняты не толькі на будоўлях. Пасля прыезду студэнтаў у раёне ажывілася палітыка-выхаваўчая і культурна-масавая работа сярод мясцовага насельніцтва. У калгасах, саўгасах, на прадпрыемствах і будоўлях студэнтамі прачытана 88 лекцый, дадзена 83 канцэрты мастацкай самадзейнасці. Цікава і арганізавана прайшоў раённы фестываль студэнцкіх будаўнічых атрадаў.

Вялікую дапамогу аказалі студэнты школам па падрыхтоўцы да новага навучальнага года. На грамадскіх асновах адрамантавана 10 школ, абсталявана 20 школьных кабінетаў, праведзена 40 нядзельнікаў па будаўніцтву стадыёнаў і спартыўных пляцовак. У фонды бібліятэк школ перададзена

4000 кніг, рознае абсталяванне для піянерскіх пакояў.

Актыўнымі аказаліся студэнты і на ўборцы новага ураджаю. Калі ў саўгасах паявіліся цяжкасці, за штурвалы камбайнаў селі студэнты.

Выдатнымі арганізатарамі праявілі сябе штабісты раённага атрада, члены КПСС, студэнты БДУ імя Ул. Леніна Васіль Чумакоў, Уладзімір Вялічка, Валянцін Гладышаў.

Райком партыі, райвыканком і вытворчае ўпраўленне выносіць падзяку студэнтам за дапамогу, аказаную сельскаму будаўніцтву. Мы задаволены іх работай. Спадзяёмся, што студэнты-будаўнікі прыедуць да нас і на наступны год.

Чакаем вас, дарагія таварышы. Да новых цалінных сустрэч!

Першы сакратар Чапаеўскага РК КП Казахстана.

А. БАЙБУЛАТАЎ.

Старшыня райвыканкома.

А. МАРЦ'ЯНАЎ.

Начальнік вытворчага ўпраўлення (С. КАЗАНЦАЎ).